

ЗА ЛЕНИНСКІЯ КАДРЫ

ОРГАН
парткома,
прафкома,
дырэкцыі
Беларускага
дзяржаўнага
універсітэта



ДВАЦЦАЦІГОДДЗЕ

Ленінска-Сталінскі двойчы ордэнаносны комсамол разам з шчаслівым народам нашай неабсяжнай вытанючай краіны соцыялізма адзначае свой слаўны дваццацігадовы юбілей.

За прайшоўшыя 20 год комсамол пакрыў сябе неагасаемай славай. У годы грамадзянскай вайны пад трыумфальным сцягам большэвіцкай партыі, комсамольцы і моладзь плячэ ў плячэ з рабочымі і сялянамі змагаліся з многалікімі полчышчамі белых банд.

На ўсіх франтах соцыялістычнага будаўніцтва комсамольцы заўсёды былі ў авангардзе ўдаўняючай светлага і радаснага жыцця.

Шчасліва і адасна жыве і працуе савецкая моладзь. Сталінская Канстытуцыя — харта пераможшага соцыялізма, — залічыла літаральна записала права на працу на вучобу, адпачынак і абсяжнае старанне.

Траціцка-Барынскі і нацыянал-фашысцкія багаты імкнуліся адабраць ічасце і радзі ў савецкай моладзі. Яны хацелі дарваць комсамол ад свай мадэрыпартыі Леніна-Сталіна. Не вышла. Спінныя органы НКВД разпрамілі асыпчывыя ворагаў. Ленінска-Сталінскі комсамол быў, і будзе да канцарным сьмянам большэвіцкай партыі і яе радзімы.

Вялікія прдыры Ленін і Сталін стварылі, выцілі і загартавалі ў баях комсамол. Камуністычная партыя выхоўвала і коўвае ў маладым пакаленні выдат большэвіцкіх якасці: любоў да свай народа, і нянавіць да яго ворагаў, незаную волю, цвёрдасць характара і олючыўную мужнасць.

Наша моць горача любіць сваю радзіму. У радзімы комсамольцы і моладзь саўдана, па-геройску працуюць ва ўгалінах народнай гаспадаркі. У радзімы легендарныя героі Першчыморскай Арміі мужна абаранялі ры ад японскай ваеншчыны.

Адзіна заваная кагортай вакол партыі Ле-Сталіна, вакол Сталінскага ЦК, л мудрага настаўніка і друга мо Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна, ракае Ленінска-Сталінскі комсамол дваццацігоддзе.

XX ГОД КОМСАМОЛА



СЛАЎНЫ КОМСАМОЛ

У агні змагання з ворагам правялятым, У полым пажараў гарадоў і сёл, У час, калі над краем бухалі гарматы Нарадзіўся мужны, слаўны комсамол. Інтэрвенты лезлі задушчыць свабоду, Але не мінулі баявых кліноў. Выганяў бандытаў, ворагаў народа Загартаваны ў буры слаўны комсамол. За годы будоўлі выраслі ў краіне Карпусы заводаў, інстытутаў, школ. Каб цэла радзіма, працаваў няспынна Прызваны змаганца слаўны комсамол.

Арміі Чырвонай баяваю сілу У дні хасанскіх боў свет убачыў энюў.

Армія герояў ворага граміла І ў сям'і герояў — слаўны комсамол. Калі трэба будзе, энюў сярод адважных

Бараніць свабоду гарадоў і сёл Выступіць ралуча наш чырвонасцяжны У баях адважны — слаўны комсамол.

ВЛАДЗІМІР ШАХАВЕЦ.
Студэнт II курса фізм.

ДЗЯУЧЫНА - СНАЙПЕР

Ліпнёвая нощ... Бархатнай цемрай ахутаца поле і лес. Здалок, ярка раскаленымі вогненымі языкам лізала неба малапка. Насоўвалася навалыцца. Над зямлёй гнілымі вайлакам навеслі хмары і хутка частыя крышталыныя кроплі дажджу разрэзалі цемру.

Лагер снайпераў спаў. Толькі адзін чалавек, углядаючыся вострымі вачыма ў далечыню, з вінтоўкай у руках стаяў на варце. Гэта была Дзям'яновіч Вера.

Упарт авалодвала яна стралковай справай. Жаданне стаць выдатным снайперам не пакідала яе. Усею за 5 месяцаў да школы снайпераў Вера была прынята ў рады комсамола. Цяпер, втаючы на варце, яе не страшылі ні дождж, ні разгулы грома, ад яко-

га, здаецца, скалыхнулася зямля, ні адзінотва. У яе сэрца глыбока засела слова, якое клікала да геройства, да славы, роднае і блізкае слова: комсамол! Будзь гэта гранца, — яна ведае, што ў адных руках знаходзяцца ключы ад шчасця і дастаткова аднаго стрэлу, як за ёй стануць тысячы маладых арлянят, узрошчаных пад крыльямі большэвіцкай партыі.

З досвіткам адплылі хмары і ў багровай вопратцы паднялося агромнае сонца.

Шпілі дні. Збыліся мары. Вера скончыла школу снайпераў па выдатна, Яна прынесла дваццацігоддзе комсамола свай падарунак.

ІВ. КАЛІНІН.

НІНА АХРАМЕНКА

Ахраменка Ніна — студэнтка біялагічнага факультэта, упарт вывучаючы біялагічныя навубі не пераставала марыць аб тым, каб авалодаць самалётам. Яна з зайдрацю глядзіць у час дэманстрацыі на вучлётаў аэраклуба і гаворыць: «Я павінна стаць лётчыкам».

І сапраўды ў хуткім часе ўсё гэта адбылося. Ніна ідзе на медыцынскую камісію з хваляваннем: «А што, калі не прапусцяць, энюўдць, што не зусім здаровае сэрца». Але хваляванне было дарэмным. Назад Ніна звяртаецца з вясёлай усмешкай на твары. Камісія прызнала яе годнай, яна залічана ў школу пілотаў пры Менскім аэра-клубе.

Пачалася напружаная праца. Раніцай — заняткі на факультэце, адтуль у аэраклуб. У гэтым годзе вясной часта можна было бачыць, як Ніна ў сінім камбінезоне і ў шлёме з загаратым тварам проста з палёту спяшаецца ва універсітэт. У руках у яе папка з раслінамі, якія яна сабрала на полі ў часе адпачынку ад палёту. Ніна спалучае акадэмічную працывую на факультэце і вучэбныя палёты.

На лета Ніна астаецца ў Менску. Яна вучыцца ўпарт і настойліва. Знаёміцца з вышэйшым пілатажам, прыгае з парашутам. І вось Ніна Ахраменка — студэнтка IV курса Біяфака за адзін год праходзіць двухгадовы курс пілотнай школы і канчае яе на выдатна.

Мы стайм з Нінай у карыдоры універсітэта. Вечарэе. У карыдоры ціха і пушта. Ніна задуманна глядзіць у акно. — Аб чым ты марыш? — пытаем мы ў яе.

— Я мару аб тым, — адказвае яна, каб скончыць школу лётчыкаў-інструктараў, каб быць добрым спецыялістам лётчыкам, добрым спецыялістам біялагам, каб аддаць усе свае веды і здольнасці на карысьць нашай цудоўнай радзімы, якая так шырока адчыняе перад намі дзверы ў жыццё.

ЗАВІСТОВІЧ.



Людзі выхаваныя номсамолам

МОИ ШЛЯХ

Вялікая цяга да палітычных ведаў і грамадскай работы прывяла мяне ў комсамол. З часу майго ўступлення ў рады комсамола ўжо мінула 12 год. За перыяд барацьбы за сацыялістычнае будаўніцтва комсамол значна вырас і акрап. Разам з комсамолам вырас і я.

Многа даў мне комсамол. Перш за ўсё комсамол дапамог мне зразумець сапраўднасць грамадскага жыцця, зформіць самастойны погляд на жыццё. Выконваючы даручэнні партыі і комсамола, я вырас ад нязначнага школьнага актывіста да прапагандыста гісторыі ВКП(б), ад вучня школ да навуковага работніка-дацэнта. Усюды і заўсёды, на прапагандысцкай рабоце, на савецкай службе, у інстытуце, у аспірантуры — комсамол, кіруючы партыяй Леніна—Сталіна, выхоўваў у мяне пачуцці любові і адданасці нашай сацыялістычнай радзіме і лютой нянавісці да ворагаў народа, да фашыстаў дыверсантаў, шпіёнаў, шкоднікаў.

Ленінска-Сталінскі комсамол акрэсліў мой шлях. На любым участку сацыялістычнага будаўніцтва я пастараюся апраўдаць давер'е партыі і комсамола.

ШНЕЕРСОН.

НАРОДЖАНЫ РАДЗІМАІ

Адным з выхаванцаў, комсамола з'яўляецца малады навуковы работнік у галіне фізікі тав. Габрыелаў. Сын рабочага-печніка тав. Габрыелаў да паступлення ва ўніверсітэт актыўна працаваў на вытворчасці, адначасова рыхтуючыся да паступлення ў ВДУ.

У 1931 годзе па мабілізацыі ЦК комсамола БССР ён быў камандыраван Менскім гаркомом комсамола на вучобу ў БДУ. На вучобе тав. Габрыелаў выявіў сябе як здольны і старанны студэнт і актыўны ўдзельнік грамадскай работы. Па сканчэнні ўніверсітэта ён быў вылучан арганізацыямі БДУ у аспірантуру. Своечасова і добрасумленна выканаўшы аспіранцкі мінімум, тав. Габрыелаў у сучасны момант працуе навуковым работнікам на фізмаце БДУ.

Як прыкладнага і актыўнага комсамольца, комсамольская арганізацыя рэкамендавала тав. Габрыелава ў партыю. Тав. Габрыелаў выхаванец Ленінска-Сталінскага комсамола, зараз упуаўна заслужана прынят кандыдатам у члены КП(б)Б.

ФРЫД.

ВЫДАТНІК СОКАЛ

— Усім сваім шчаслівым жыццём я абавязан мацеры-радзіме, партыі, Сталіну, — гаворыць студэнт II курса гістфака, выдатны вучоба Леанід Сокал. Некалькі гадоў назад ён цяжка захараў. Два годзі знаходзіўся ў санаторыі. Сацыялістычная бацькаўшчына лячыла яго, дала магчымасць зноў стаць у строй актыўнага будаўнікоў сацыялізма. Выдатнай вучобай і работай выказвае сваю ўдзячнасць радзіме тав. Сокал. Ён хоча быць добрым спецыялістам сваёй справы, культурным, усе-

бакова адукаваным — дастойным сынам сваёй радзімы.

У яго партфэлі, побач з творамі класікаў марксізма знаходзіцца і «Гісторыя французскага жыцця» і «Іспанскі дзённік» Кальцова і Овідзія.

На было ні аднаго выпадку, каб Сокал прышоў непадрыхтаваным на палізаняты. Ён добра авалодвае французскай мовай. К XX-годдзю комсамола Сокал—інструктар ППХА—рыхтуе 20 чалавек да здачы норм на значок ППХА I ступені.

АБЕЦДАРСКІ.

ГАТОЎ ДА АБАРОНЫ КВІТНЕЮЧАЙ КРАІНЫ

Дваццаць год жыве і змагаецца слаўны Ленінска-Сталінскі комсамол. I ў гэта вялікае свята — XX-годдзе слаўнага юбілея я, як член гэтай магутнай многамільённай арганізацыі не магу не ўспомніць аб тым, што мне даў комсамол, кіруючы партыяй Леніна—Сталіна.

Па сканчэнні сямігодкі ў 1929 годзе мяне мабілізаваў комсамол на работу настаўніка. Уся мая работа была працяжнута рашучай барацьбой з кулацтвам, барацьбой за калектывізацыю сельскай гаспадаркі.

За 4 годзі сваёй настаўніцкай работы ў Полацкім раёне я быў 4 разы прэміраван за вытворчую і грамадскую работу.

Скончыўшы вячэрні рабфак у Полац-

ку, я паступіў у БДУ. Мая мара — вучоба — здзейснілася. Ва ўніверсітэце я ўвесь час працаваў і праціую на комсамольскай рабоце. Прышлося многа папрацаваць будучы сакратаром выбарчай участковай камісіі на выбарах у Вярхоўны Совет СССР. Наш уацтак справіўся з работай на выдатна. У час выбараў у Вярхоўны Совет БССР я працаваў брыгадзірам і адначасова агітатарам. Другі год праціую прапагандыстам. Комсамол мяне падрыхтаваў і зараз рэкамендуе ў рады партыі большэвікоў і я гэтае давер'е пастараюся апраўдаць з гонарам. Я маю пяць абаронных значкоў і ў патрэбны момант стану на абарону кастрычніцкіх заваў.

П. КУХАРОНАК.

КОМСАМОЛ БДУ

Комсамольская арганізацыя ўніверсітэта прышла да слаўнага юбілея — дваццацігоддзя ВЛКСМ згуртаваным калектывам, верным памочнікам партыі Леніна—Сталіна. Сваім удзелам у выбарах Вярхоўнага Совета СССР і БССР наша комсамольская арганізацыя паказала сваю вернасць партыі на справе, непасрэднай работай на выбарчых участках. 150 комсамольцаў нашай арганізацыі працавалі агітатарамі, членамі выбарчых камісій на выбарчых участках. Сярод агітатараў ёсць комсамольцы, заступіўшы ў выбарчых участках за іх гуртовую большэвіцкую агітацыйную работу. Дз такіх належалі таварышы Чарняўскі, Судараў, Пашкевіч Маня, Станкевіч, Кузняцоў, Калінін, Кухаронак, Зінкевіч, Бабіцкая і інш.


Партыйная і комсамольская арганізацыі ўніверсітэта выхавалі моцны прапагандысцкі калектыв у колькасці ў 80 чалавек; з іх рад маладых, добра падрыхтаваных прапагандыстаў — Млошца, Фёрдэр, Гавяроў. На працягу чатырох год апраўдываць сябе як добрыя прапагандысты Бандаровіч, Скарабагаты, Розентаўз, Кучар, Калкашынская, Сцяпанюк, Канстанцінаў, Пракалювіч.

40 лепшых комсамольцаў у гэтым годзе рэкамендавалі ў кандыдаты ВКП(б). За лік новага прыёма ў комсамол, за апошні год наша арганізацыя вырасла на 150 чалавек. Значная частка з іх займаецца актыўнай работай у комсамоле. Тав. Ахрамёнка адразу ж пасля ўступлення ў комсамол паступіла ў школу пілотаў без адрыву ад школы ў БДУ і к дваццацігоддзю ВЛКСМ скончыла яе на выдатна. Тав. Дзем'яновіч Вера і Солтан Таня, уступіўшы ў комсамол, записаліся ў інжынерныя спецыяльнасці і скончылі яе к дваццацігоддзю ВЛКСМ на выдатна.

Як цудоўна жыць і тварыць у нашай краіне, дзе нішто не перашкаджае развіццю маладых талентаў і здольнасцей, дзе адчыненыя дзверы ўсіх вузаў перад кожным з нас.

Студэнтка III курса біяфака т. Валасевіч гаворыць: «У мяне 4 браты. Першы з іх Нікалай скончыў БДУ, Іван скончыў Ваенную медыцынскую акадэмію, Сцяпан скончыў металургічны інстытут у Ленінградзе, Павел студэнт ваенна-марскага вучылішча імя Фрунзе. Я — студэнтка ВДУ. Усё гэта дзякуючы савецкай уладзе».

— У мяне тры браты і ўсе вучаліца, — гаворыць тав. Талая. Такіх прыкладаў у нашай арганізацыі многа.



У час лёгкаатлетычных спаборніцтваў.

Прыкладны таварыш

Яшчэ сярэдня школа выхавала ў Люсі Савасцяянавай стараннасць у вучобе, акуратнасць і дысцыплінаванасць.

Зараз Люся займаецца на II курсе хімфака. Яна выдатніца вучобы, добры грамадскі працаўнік, чулы таварыш.

З'яўляючыся комсоргам групы, яна стараецца арганізаваць работу так, каб вывесці групу на першае месца па факультэту. Люся добрая фізкультурніца, неаднаразова выступала на ўніверсітэцкіх спаборніцтвах. Зараз яна здала нормы на значок ГПА I ступені, вывучае аўтамабільную і стралковую справу.

Н. ФАЛЕВІЧ.

Інструктар ППХА

Студэнт II курса гістфака Леў Міхайлоўскі ў мінулым годзе займаўся на курсах інструктараў ППХА. Экзамены на інструктара саўпалі з урачыстым здарэннем у яго жыцці — Міхайлоўскага прымалі ў рады ВЛКСМ. Экзамены былі зданы бліскуча. Хутка ён падрыхтаваў групу студэнтаў БДУ значыстаў ППХА.

Зараз Міхайлоўскі рыхтуе да здачы норм на значок ППХА 30 рабочых арцелі «Чырвоны абутнік» і трэніруе іх да паходу ў процівагазах па маршруту Менск—Барысаў.

Комсамалец-інструктар ППХА Міхайлоўскі разам з усёй многамільённай моладдзю нашай радзімы будзе ў першых радах, калі зарваўшыся вораг насягне на нашы рубяжы.

Л. СОКАЛ.



Комсамолкі-снайперы тт. Солтан і Дзем'яновіч.

Выказваючы ўдзячнасць і любоў да радзімы, да партыі, да роднага Сталіна, наша моладзь актыўна працуе над авалоданнем навукамі і ў першую чаргу марксізмам-ленінізмам. З 68 комсамольцаў IV і V курсаў БДУ 64 здалі гісторыю ВКП(б) на выдатна і толькі 4 на здавальняюча.

Акадэмічная палітэховасць комсамольцаў вышэй агульнай палітэховасці та ўніверсітэту. Так, па біяфаку за год 56 выдатных адзнак, а ў комсамольцаў факультэта — 60 проц. Па гістфаку у цэлым 59 проц., у комсамольцаў — 63. Па геофаку — 62 проц., у комсамольцаў — 64.

Вырас у комсамоле

З дзіцячых гадоў я марыў стаць настаўнікам і мары збыліся. Пасля сканчэння педтэхнікума ў 1931 годзе комсамол даручыў мне кіраўніцтва адной з буйных школ Аршанскага раёна. Я прыклаў усе сілы, каб апраўдаць гэтае пачэснае даручэнне і разам з другімі комсамольцамі школы вывёў яе ў лік перадавых. У школе мы стварылі моцную комсамольскую арганізацыю з вучняў, якая вяла барацьбу за камуністычнае выхаванне моладзі.

Памятным застаўся той момант, калі рабочыя Асінторфа выбралі мяне дэлегатам на VII раённы з'езд саветаў, дзе я быў выбран дэлегатам на XI Усебеларускі з'езд Саветаў.

Цяпер я студэнт III курса гістфака. Буду змагацца далей, каб стаць высокакваліфікаваным настаўнікам. Падаршаму закліку слаўнага комсамола, я замяню кнігу на вінтоўку і буду змагацца за шчаслівае жыццё, за вялікага і роднага Сталіна.

П. ЧАРНЯЎСКІ.

Актывістка хімфака

На хімфаку ў часе перапытку можна знайсці зводкі і зборнікі годзе студэнткі III курса Сары Блях, якая сярод сваіх таварышоў выдэ ажыўленую гуртарку аб прачытаных кнігах, аб апошніх навінах з газет! Яна многа чытае літаратуры, ведае ўсе навіны і гатова з вожным спадзяліці імі.

Сара не толькі выдатніца вучобы на працягу ўсяго часу, але і актыўная ўдзельніца грамадскага жыцця, актыўны член рэдкалегіі агульнэўскай газеты.

— Пасля вучобылюблю займацца фізкультурай, — кажа Сара. Яна гаводвае заняткі п'ятычнай секцыі.

Комсамолка Сара Блях, заўсёды жыццярадасная і эргічная, выдатнай вучобай і актыўнай грамадскай працай адзначае сёму дзятку — дваццацігоддзе Ленінска-Сталінскага комсамола.

ЫГАЛКОВІЧ.

Комсамол з'яўляецца цэментуючай сілай, якая вядзе з сабой усю моладзь ўніверсітэта. Зкультурны калектыв, які налічвае сваіх радах да 300 спартсменаў (баскет у іх комсамольцы) мае мнэвыдатных спартсменаў-лёгкаатлетаў. Да такіх належыць новапрыняты комсамол Сіцолькевіч, Сідарэвіч, Кірк і іншыя. Тав. Сіцолькевіч — чэмпіонарада Менска па бегу. У гэтым годзе ў мінусім фізкультурны секцыі БДУ заняў першае месца гарадскім кросам імя Варашылава. П'яты атлетычны пры зачыненні сезму занялі таксама першае месца ў вальтбол-баскетболу — першесца па БССР; па футболу — першесца сярод вузаў. Падрыхтавана маладыклістаў, 50 вадзіцеляў аўтамаб., 6 плотаў, 25 планерыстаў, з'ездаў ГПА 246 ВС I ступені 604, II ступені 67, ГСА I ступені 230 II ступені 30 чалавек.

Рашуча ачышчаю ад варожых элементаў, авалодва большэвізмам, комсамольская армія ўніверсітэта, пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі, упэўнена іду шляху падрыхтоўкі поўнацэ большэвіцкіх кадраў.

БУЯКОУ.